

№09 (92)
верасень 2009

БЕЛАРУСЫ Ў СВЕЦЕ



ІНФАРМАЦЫЙНЫ БЮЛЕТЭНЬ

У НУМАРЫ:

**ДЗЯРЖАВА – ДЫЯСПАРА:
КРОК НАПЕРАД,
ДВА НАЗАД**
(Тры месяцы пасля Пятага
з'езда беларусаў свету)

Працяг на стар. 4

**НАЗАВІ БЕЛАРУСКУЮ
МОВУ РОДНАЙ!**

Напярэдадні чарговага перапісу насельніцтва, МГА "ЗБС "Бацькаўшчына" і нацыянальная культурніцкая кампанія "Будзьма беларусамі!" ініцыявалі зварот да грамадзянаў Рэспублікі Беларусь з тым, каб як мага большая колькасць людзей падчас перапісу назвала роднай мовай беларускую.

Працяг на стар. 4

**ГАСТРОЛІ "СВАБОДНАГА
ТЭАТРА" Ў ВАШЫНГТОНЕ**

16 верасня калектыў прадставіў амерыканскую прэм'еру спектакля "Спасцігаючы каханне". Перад пачаткам прадстаўлення да глядачоў звярнулася Наталля Каляда.

Працяг на стар. 2

**АКЦЫЯ ПАМЯЦІ Ў
НІДЭРЛАНДАХ**

16 верасня ў горадзе Эйндховене (Нідэрланды), прайшла акцыя, прымеркаваная да 10-й гадавіны гвалтоўнага знікнення Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага.

Працяг на стар. 3

**VI МІЖНАРОДНЫ
ФЕСТИВАЛЬ ПАЗЭІІ
"POOCSA-2009"**

У фестывалі ўзялі ўдзел каля трыццаці паэтаў з Польшчы, Славеніі, Чэхіі, Славакіі, Венгрыі, Украіны.

Працяг на стар. 3

НАВІНЫ

IV КАНФЕРЭНЦЫЯ БЕЛАРУСАЎ КРАІНАЎ БАЛТЫЙСКАГА РЭГІОНУ



5–6 верасня ў Вільні адбылася IV Канферэнцыя беларусаў краінаў Балтыйскага рэгіёну. Канферэнцыя традыцыйна арганізаваная Таварыствам беларускай культуры ў Літве. Гэтым годам у Форуме беларусаў Балтыі ўзялі ўдзел некалькі дзесяткаў дэлегатаў з Літвы, Латвіі, Эстоніі, Польшчы, Расіі і Беларусі.

Канферэнцыя пачалася з вітальнага слова старшыні ТБК у Літве Хведару Нюньку. Таксама гасцей і дэлегатаў канферэнцыі віталі прэм'ер-міністр Літоўскай Рэспублікі Андрус Кубілюс, прадстаўнік ад дэпутатаў Еўрапарламента Лайма Андрыкенене, генеральны дырэктар дэпартаменту нацменшасцяў Літвы Арвідас Даўнаравічус, вядомы беларускі палітычны дзеяч Зянон Пазняк, намеснік дырэктара дэпартаменту палітыкі ўсходніх суседзяў Мар'юс Гудзінас, народная артыстка Беларусі Зінаіда Бандарэнка.

З вітальным словам ад МГА "ЗБС "Бацькаўшчына" выступіла старшыня Рады сп-ня Ніна Шыдлоўская. Яна пажадала плённай працы ўдзельнікам форуму і выказала падзяку Таварыству беларускай

культуры ў Літве і яго кіраўніку Хведару Нюньку за тое, што, "у свой час заснаваўшы гэты форум, працягвае рэгулярна іх праводзіць". "Гэтыя канферэнцыі з'яўляюцца не толькі важнай падзеяй у культурным жыцці беларусаў Балтыі. Гэтыя падзеі штораз аб'ядноўваюць беларусаў з розных краінаў Еўропы, а таксама ЗША, Канады і, безумоўна, самой Беларусі", – адзначыла ў сваім выступе Ніна Шыдлоўская.

Акрамя таго на канферэнцыі выступілі: пісьменніца, супрацоўніца беластоцкай газеты "Ніва" Ганна Кандрацок (Польшча), грамадскі дзеяч Юрка Юркевіч (Эстонія), журналістка, грамадскі дзеяч Тацяна Касуха (Латвія), старшыня міжнароднага аб'яднання мастакоў-беларусаў Балтыі "Маю гонар" Вячка Целеш (Латвія), Старшыня Таварыства беларускай мовы імя Ф. Скарыны Алег Трусаў і яго намесніца Алена Анісім (Беларусь), сустаршыня "Беларускай хрысціянскай дэмакратыі" Павал Севярынец (Беларусь), журналіст Уладзімір Хільмановіч (Беларусь), рэжысёр Алег Дашкевіч (Беларусь), грамадскі дзеяч, лідэр БСДП

“Народная грамада” Мікола Статкевіч (Беларусь), пісьменнік Язэп Янушкевіч (Беларусь), кіраўнік Калінінградскага рэгіянальнага грамадскага аб’яднання “Беларускае таварыства культуры” Ігар Шаховіч (Расія), грамадскі дзеяч Маргарыта Пярова (Расія), загадчык кафедры беларускай філалогіі Віленскага педагагічнага ўніверсітэта Лілія Плыгаўка (Літва), студэнт ЕГУ Кірыл Атаманчык (Літва), палітолаг Артур Юдзіцкі (Літва).

У межах канферэнцыі адбылася прэзентацыя фільма “Беларускія справы”, прысвечанага дзейнасці ТБК у Літве. Перад прэзентацыяй выступіла рэжысёр фільма Вольга Мікалайчык.

Дэлегаты і госці форуму атрымалі магчымасць азнаёміцца з выдатнымі мясцінамі Вільні дзякуючы экскурсіі па горадзе, якую зладзіла для іх сябра Рады ТБК у Літве Леакадзія Мілаш.

Удзельнікі канферэнцыі прынялі шэраг зваротаў да афіцыйных структураў Літвы і Беларусі.

У звароце да кіраўніцтва Еўразвязу ўдзельнікамі IV Канферэнцыі беларусаў Балтыі даецца станоўчая ацэнка дзеянням еўрапейскай супольнасці па пераадоўванні мяжы з Беларуссю. У той жа час выказваецца занепакоенасць наконт стану беларускай мовы і культуры ў краіне. “Дыктатарскі рэжым надалей нішчыць нацыянальную культуру, а стан беларускай мовы проста катастрофічны”, – адзначаецца ў

дакуменце. У сувязі з гэтым аўтары звароту просяць Еўразвяз звярнуць увагу не толькі на пытанні дэмакратызацыі Беларусі, але і на праблемы захавання беларускай мовы і культуры.

У звароце да прэзідэнта Літвы і ўраду Літоўскай Рэспублікі ўдзельнікі канферэнцыі просяць аказаць матэрыяльную дапамогу Таварыству беларускай культуры ў Літве, якое, у адрозненне ад іншых арганізацый нацыянальных меншасцяў, не можа разлічваць на дапамогу этнічнай бацькаўшчыны.

Адным з галоўных пытанняў, якія ўздымаліся на канферэнцыі, было пытанне кошту візаў для беларусаў, якія пражываюць у краінах Балтыі. Удзельнікамі канферэнцыі былі прыняты адпаведныя звароты да літоўскага ды беларускага замежнапалітычных ведамстваў. Паводле меркавання беларусаў Балтыі, высокі кошт візаў не толькі не спрыяе наладжванню сувязяў паміж Беларуссю і краінамі Балтыі, але і з’яўляецца перашкодай для кантактаў з дэмакратычным светам. У сваю чаргу, бясплатныя візы, на думку ўдзельнікаў форуму, могуць паспрыць дэмакратызацыі і еўрапеізацыі Беларусі. Звяртаючыся да Міністэрства замежных справаў Рэспублікі Беларусь, удзельнікі канферэнцыі просяць прыняць “як мага хутчэй закон аб суайчынніках на ўзор тых, якія існуюць у Польшчы (карта паляка), Літве і інш. краінах”, а таксама па магчымасці зрабіць

бясплатнымі візы для беларусаў, асобаў беларускага паходжання, якія ўсведамляюць сябе беларусамі, актыўных дзеячаў беларускіх аб’яднанняў за мяжой.

Апроч вышэйназваных, на форуме беларусаў Балтыі былі прыняты наступныя дакументы: зварот да міністра культуры Паўла Латускі наконт захавання культурнай спадчыны Беларусі, зварот да Віленскай арцыбіскупскай курыі з просьбай ушанаваць памяць ксяндза Адама Станкевіча і дазволіць усталяваць памятную шыльду ў яго гонар, зварот да ўпаўнаважанага па справах рэлігій і нацыянальнасцяў Леаніда Гулякі, у якім выказваецца занепакоенасць сітуацыяй розных канфесіяў у Беларусі.

Сваімі ўражаннямі ад канферэнцыі дзеліцца галоўны яе арганізатар – старшыня ТБК у Літве Хведар Нюнька: “Я задаволены вынікамі. Канферэнцыя атрымала шырокі розгалас. Ёсць паведамленні пра мерапрыемства ў галоўных рэспубліканскіх газетах. Ёсць інфармацыя пра тое, што прысутнічаў прэм’ер-міністр Літвы. Згадваюцца яго словы пра тое, што Вільня – сталіца не толькі для літоўцаў, але і для беларусаў. Я трохі шкадую, што з-за з’езду БНФ не прыехалі некаторыя людзі, якіх мы запрашалі. Але ў прынцыпе ўсё прайшло на ўзроўні, усё адбылося так, як мы планавалі”.

Інфармацыйны цэнтр
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”

ГАСТРОЛІ “СВАБОДНАГА ТЭАТРА” Ў ВАШЫНГТОНЕ



15 і 16 верасня ў Вашынгтоне прайшлі спектаклі забароненага ў Беларусі “Свабоднага тэатра”. Спектаклі адбыліся дзякуючы “Georgetown University Theater” і “Performance Studies Program”, пры ўдзеле “Woolly Mammoth Theatre Company” і грамадзянскай ініцыятывы “Мы помнім”.

15 верасня “Свабодны тэатр” прадставіў прэм’еру спектакля “Пакаленне Jeans” – аўтабіяграфічны маналог змагара за свабоду, які апавядае пра сваё станаўленне ў асяроддзі контркультуры і лічыць джынсы і заходнюю музыку сімваламі свабоды.

16 верасня калектыв прадставіў амерыканскую прэм’еру спектакля “Спасцігаючы каханне”. Перад пачаткам прадстаўлення да гледачоў звярнулася Наталля Каляда. Яна разам з Мікалаем Халезіным

з’яўляецца стваральнікам гэтай п’есы. Па сведчанні самога аўтара, драма напісана на аснове рэальнай гісторыі кахання Ірыны і Анатоля Красоўскіх. Гэта надае твору не толькі вострае сацыяльнае гучанне, але і яскравую палітычную афарбоўку. Спектакль “Спасцігаючы каханне” даў старт міжнароднай акцыі дзеячаў культуры ў падтрымку канвенцыі ААН супраць гвалтоўных знікненняў. Каб акрэсліць праблему зніклых людзей, аўтары выкарысталі многія факты з жыцця іншых краін, у тым ліку фотафакты.

За спектакль “Спасцігаючы каханне” і наступныя працы “Свабодны тэатр” быў уганараваны Прэміяй Французскай Рэспублікі ў галіне правоў чалавека ў 2007 годзе, калі ўпершыню ў гісторыі прэмія была ўручана дзеячам культуры.

Паводле сайту belmov.org

ЭЙНДХОВЕН (НІДЭРЛАНДЫ)

16 верасня 2009 года ў горадзе-пабраціме Мінска Эйндховене (Нідэрланды), прайшла акцыя, прымеркаваная да 10-й гадавіны гвалтоўнага знікнення Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага.

Мерапрыемстваарганізаванапры ўдзеле грамадзянскай ініцыятывы “Мы памятаем”.

16 верасня 2008 года пры ўдзеле муніцыпальных уладаў на плошчы Ганны Франк у цэнтры Эйндховена былі пасаджаныя 4 дубы ў памяць пра зніклых Юрыя Захаранку, Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага, Дзмітрыя Завадскага. У гэтым годзе цырымонія ўшанавання памяці зніклых беларусаў адбылася на тым жа месцы. З прамовай, прысвечанай зніклым беларусам, выступілі: дэпутат муніцыпалітэта Мары Фірс, дырэктар Офіса за дэмакратычную Беларусь (Брусэль) Вольга Стужынская, Крысці Мідэма (“Міжнародная амністыя”), Фані Парэн (TIE-Netherlands) і Валерыя Красоўская (“Мы помним”). Паэт Леа Месман прачытаў верш, які ён прысвяціў гвалтоўна зніклым беларусам і які высечаны на мемарыяльнай дошцы на плошчы Ганны Франк.

Арнаўд Рыхтэр, які займае пасаду галоўнага гарадскога паэта Эйндховена, прачытаў верш, які ён прысвяціў дзесятай гадавіне гвалтоўнага знікнення Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага.

Некалькі песняў выканаў музычны калектыў “Loopend vuurtje” (“Блукаючы агеньчык”).

Пасля ўрачыстай цырымоніі ўшанавання памяці ўдзельнікі акцыі наведаль прэзентацыю праекту



Выступае Валерыя Красоўская

вандроўнага тэатра “Пакажы сваю надзею” Марціна Фаарбея, у якім задзейнічаны мастакі з Беларусі, вымушаныя жыць у эміграцыі. Пасля прэзентацыі быў прадэманстраваны дакументальны фільм Міраслава Дэмбіньскага “Урок беларускай” (Польшча, 2006), пасля чаго адбылася агульная дыскусія з удзелам Валерыі Красоўскай, Вольгі Стужынскай, Крысці Мінема і Фані Парэн.

Паводле прэс-службы CIWR.ORG

ВАРШАВА (ПОЛЬШЧА)

8 верасня беларусы Варшавы адзначылі Дзень беларускай вайсковай славы традыцыйным шэспем ад помніка генералу дэ Голлю да памятнай шыльды беларускаму генералу Станіславу Булак-Балаховічу.

Арганізатарам акцыі стала та-

варыства “Беларуская Нацыянальная Памяць”. У мерапрыемстве ўзялі ўдзел студэнты, якія навучаюцца ў польскіх ВНУ па праграме Кастуса Каліноўскага.

Каля шыльды Станіславу Булак-Балаховічу прысутныя ўшанавалі памяць усіх беларускіх ваяроў, што змагаліся за незалежнасць Бацькаўшчыны

Паводле “Еўрапейскага радыё для Беларусі”

ВЕЙЦБАРК (ПОЛЬШЧА)

VI Міжнародны фестываль паэзіі “Робосца-2009” адбыўся з 9 па 13 верасня ў польскім горадзе Вейцбарк. У фестывалі ўзялі ўдзел каля трыццаці паэтаў з Польшчы, Славеніі, Чэхіі, Славакіі, Венгрыі, Украіны. Беларусь на форуме ў гэтым годзе прадстаўлялі Леанід Дранько-Майсюк, Барыс Пятровіч і Эдуард Акулін.

У межах фестывалю адбыўся шэраг паэтычных сустрэч у гімназіях, ліцэях, школах і бібліятэках Вейцбарка, Семпульнага Краю і Быдгашчы з прэзентацыяй творчасці ўдзельнікаў фестывалю. Акрамя таго падчас паэтычных спатканняў была арганізаваная дыскусія на тэму: “Паэзія: узбочына ці цэнтр культурнага жыцця Еўропы”. Яркая падзеяй фестывалю сталі два аўтарскія канцэрты, якія для ўдзельнікаў імпрэзы і яе гасцей даў паэт і бард Эдуард Акулін.

Па выніках фестывальных дзён выйшаў паэтычны альманах “Робосца” з творами яго ўдзельнікаў у перакладзе на польскую мову.

Паводле сайту budzma.org



Дзень беларускай вайсковай славы

ДЗЯРЖАВА – ДЫЯСПАРА: КРОК НАПЕРАД, ДВА НАЗАД (Тры месяцы пасля Пятага з’езда беларусаў свету)



У ліпені гэтага года адбыўся Пятый з’езд беларусаў свету. Ілюзій на хуткія станоўчыя змены ў адносінах дзяржава–дыяспара не было, але пэўныя спадзяванні на зрухі ў гэтым напрамку меліся. Прайшло амаль тры месяцы. Ці змянілася штосьці?

Нагадаем, што на Пятым з’ездзе беларусаў свету абмяркоўваліся важныя праблемы грамадскага жыцця ў Беларусі і ў дыяспары ў кантэксце нацыянальнай ідэнтыфікацыі беларусаў. Упершыню за 18 гадоў у працы З’езда бралі актыўны ўдзел дзяржаўныя чыноўнікі, што давала надзею на пэўныя зрухі ў палітыцы дзяржавы як адносна дыяспары, так і захадаў па захаванні і развіцці беларускай мовы і культуры ў самой Беларусі.

Выніковыя дакументы былі накіраваны ў адпаведныя дзяржаўныя органы Беларусі. Асноўныя пытанні, на якія рабіла акцэнт МГА “Згуртаванне беларусаў свету “Бацькаўшчына”, гэта: абвешчэнне наступнага года – Годам роднай мовы, і ў сувязі з гэтым правядзенне шэрагу канкрэтных захадаў па папулярызаванні мовы; стварэнне супольнага (дзяржаўнага і грамадскага ўстановы) Аргкамітэту па святкаванні 600-годдзя Грунвальдскай бітвы; прыняцце закона “Аб беларусах замежжа”; стварэнне дзяржаўных органаў і ўстановаў па справах беларускай дыяспары; а таксама ўздымалася пытанне аб памяшканні для Беларускага дома, створанага на базе “МГА “ЗБС “Бацькаўшчына” з архівам і бібліятэкай беларускай дыяспары.

Дзеля абмеркавання гэтых пытанняў новаабранае кіраўніцтва Згуртавання “Бацькаўшчына” сустрэлася з міністрам культуры Паўлам Латушкам, упаўнаважаным па справах рэлігій і нацыянальнасцяў Леанідам Гулякам і Уладзімірам Шчасным – паслом па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных спраў Беларусі. Усе сустрэчы былі цікавыя і станоўчыя. Але! Практычны вынік пакуль што мела сустрэча хіба што са сп. Гулякам. Ён прапанаваў уключыць прадстаўнікоў “Бацькаўшчыны” ў склад Грамадскай рады пры апарце упаўнаважанага па справах рэлігій і нацыянальнасцяў. У выніку перамоваў у раду ўвайшло кіраўніцтва арганізацыі, а таксама сябры Вялікай Рады МГА “ЗБС “Бацькаўшчына” Яўген Вапа (Польшча), Алег Рудакоў (Расія), Хведар Нюнька (Літва). Па словах сп. Гулякі, першае пасяджэнне рады, на якім будуць абмеркаваны актуальныя пытанні беларускага замежжа, мяркуецца на восень.

На пасляз’ездаўскія пісьмовыя звароты дагэтуль няма адказу ні з Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, ні з Міністэрства культуры.

Атрыманы адказ толькі ад намесніка міністра замежных спраў сп. Алеянікі, у якім паведамляецца, што МЗС азнаёмілася з дасланым лістом і з меркаваннямі МГА “ЗБС “Бацькаўшчына” адносна магчымых кірункаў узаемадзеяння з беларусамі замежжа і “ў межах кампетэнцыі будзе ўлічваць гэтыя прапановы ў працы”. У лісце адзначана, што “МЗС і надалей будзе садзейнічаць органам дзяржаўнага кіравання Беларусі, перш за ўсё Апарату Упаўнаважанага па справах рэлігій і нацыянальнасцяў, у іх працы з суайчыннікамі, якія жывуць за мяжой”. Ці будзе ў бліжэйшы час рыхтавацца закон аб беларусах

замежжа, ці будуць неяк улічаны прапановы дэлегатаў Пятага з’езда беларусаў свету, так і засталася незразумелым.

Па словах Ніны Шыдлоўскай, старшыні Рады МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”:

“Маўчанне з боку дзяржаўных органаў, якое вельмі падобнае на ігнараванне, не на карысць, на маю думку, ні агульнай справе падтрымкі беларусаў замежжа і ўзаемакарыснага супрацоўніцтва з імі беларускай дзяржавы, ні іміджу ўладаў. “Бацькаўшчына” звяртаецца да дзяржавы не толькі з просьбамі штосьці зрабіць, мы прапаноўваем канкрэтныя захады, свае напрацоўкі, а па некаторых накірунках – і дапамогу (як, напрыклад, арганізацыя правядзення шырокага абмеркавання ў суполках беларусаў замежжа канцэпцыі закона). Складаецца ўражанне, што яшчэ не хутка ў нашай краіне накірунак супрацоўніцтва з суайчыннікамі за мяжой будзе важным для дзяржавы. Шкада, бо гэта і надалей будзе прыносіць вялікія страты. Асіміляцыйныя працэсы ў краінах пражывання беларусаў працягваюцца. І мы – беларуская нацыя – штогод нясем вялікія страты ад гэтага”.

Па словах Алены Макоўскай, кіраўніка МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”:

“Безумоўна, пазітыўна тое, што прадстаўнікі дзяржаўных органаў бралі ўдзел у з’ездзе і ўпершыню за вельмі працяглы час адбылася адкрытая грамадская дыскусія, без цэнзуры і абмежаванняў. Таксама з’езд пазітыўна паўплываў на імідж беларускай дзяржавы. Але ці здолеюць беларускія дзяржаўныя органы замацаваць гэты станоўчы момант? Відавочна адно, адсутнасць нейкіх нават невялікіх практычных крокаў наперад з боку беларускай дзяржавы ў супрацоўніцтве з беларусамі замежжа будзе паступова гэты імідж разбураць”.

Інфармацыйны цэнтр
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”

НАЗАВІ БЕЛАРУСКУЮ МОВУ РОДНАЙ!

Напярэдадні чарговага перапісу насельніцтва, які пройдзе ў Беларусі з 14 па 24 кастрычніка, МГА “ЗБС “Бацькаўшчына” і нацыянальная культурніцкая кампанія “Будзьма беларусамі!” ініцыявалі зварот да грамадзянаў Рэспублікі Беларусь з тым, каб як мага большая колькасць людзей падчас перапісу назвала роднай мовай беларускую. Зварот падтрымалі 51 культурны і грамадскі

дзеяч Беларусі.

Ніжэй прапануем Вашай увазе поўны тэкст звароту разам з подпісамі.

Шаноўныя сябры!

Праз некалькі дзён у нашай краіне пройдзе чарговы перапіс насельніцтва, адным з пунктаў якога будзе пытанне пра вашу родную мову. Мы ведаем, што большасць з вас шануе беларускую мову і падтрымлівае пашырэнне яе

ўжывання ў грамадскім жыцці.

Беларуская мова – гэта неад’емная частка нашай культуры і гарантыя нашай будучыні як унікальнага еўрапейскага народа. Вынікамі перапісу насельніцтва мы здольныя засведчыць самі сабе і ўсяму свету, што мы з’яўляемся паўнаважнай нацыяй, годнай цікавасці і павагі з боку іншых нацый свету.

Адказ “беларуская” на пытанні

перапісчыкаў аб роднай мове і мове штодзённага ўжытку мае не толькі сімвалічнае, але і практычнае значэнне. Ад колькасці людзей, якія ў адказах на-завуць беларускую мову, будзе залежаць далейшая палітыка дзяржавы. Адказам “беларуская” вы станоўча паўплываеце на яе.

Будзем жа памятаць пра гэта, ад-казваючы на пытанні перапісчыкаў! Падтрымаем наш нацыянальны скарб – мову нашых продкаў, якая нас усіх аб’ядноўвае і робіць унікальнымі.

Будзьма з мовай!

Радзім Гарэцкі, акадэмік НАН Беларусі, грамадскі дзеяч; **Рыгор Барадулін**, Народны паэт Беларусі; **Ніл Гілевіч**, Народны паэт Беларусі; **Генадзь Бураўкін**, паэт, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі; **Анатоль Грыцкевіч**, прафесар, доктар гістарычных навук; **Уладзімір Арлоў**, пісьменнік; **Алена Макоўская**, кіраўнік МГА “Згуртаванне беларусаў свету “Бацькаўшчына”; **Ніна Шыдлоўская**, старшыня Рады МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”; **Алесь Пашкевіч**, старшыня ГА “Саюз беларускіх пісьменнікаў”; **Андрэй Хадановіч**, старшыня ГА “Беларускі ПЭН-цэнтр”; **Алег Трусаў**, старшыня ГА “Таварыства беларускай мовы імя Ф. Скарыны”; **Антон Астаповіч**, старшыня ГА “Беларускае добраахвотнае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры”; **Зміцер Рагачоў**, старшыня МГА “Гісторыка”; **Андрэй Дынько**, шэф-рэдактар газеты “Наша Ніва”; **Андрэй Скурко**, галоўны рэдактар газеты “Наша Ніва”; **Валеры Булгакаў**, рэдактар часопіса “Arche”; **Барыс Пятровіч**, рэдактар літаратурнага часопіса

“Дзеяслоў”; **Артур Клінаў**, рэдактар культурнага альманаха “pARTisan”; **Віталь Супрановіч**, кіраўнік “БМА group”; **Аляксей Марачкін**, кіраўнік творчай суполкі “Пагоня” пры Беларускай саюзе мастакоў; **Міхал Мілашэўскі**, кіраўнік Незалежнай тэлестудыі “Брэнтстар”; **Віталь Броўка**, прадусар, арт-дырэктар; **Сяргей Будкін**, каардынатар музычнага парталу “Тузін гітоў”; **Зміцер Вайцхошэвіч**, спявак, кампазітар; **Алесь Камоцкі**, спявак, паэт; **Кася Камоцкая**, спявачка; **Віктар Шалкевіч**, спявак, актор; **Зміцер Бартосік**, спявак, пісьменнік, журналіст; **Таццяна Беланогая**, спявачка; **Руся**, спявачка, рок-князьёўна 2006; **Святлана Зелянкоўская**, актрыса; **Юры Цыбін**, прадусар, паэт; **Міхал Анемпадыстаў**, дызайнер, паэт; **Зміцер Падбярэзскі**, музычны крытык; **Глеб Лабадзенка**, паэт, журналіст; **Ігар Лялькоў**, гісторык; **Юры Жыгамонт**, актор, тэлеведучы; **Севярын Квяткоўскі**, літаратар; **Лявон Вольскі**, лідэр гурта “NRM”; **Ян Маўзэр**, лідэр гурта “tav. Mauser”; **Піт Паўлаў**, лідэр гурта “GARADZKIJA”; **Алекс Дэвід**, лідэр гурта “Atlantica”; **Слава Корань**, лідэр гурта “Ulis”; **Аляксандр Ракавец** і гурт “IQ-48”; **Ігар Варашкевіч**, лідэр гурта “Крама”; **Алег Хаменка** і гурт “Палац”; **Святлана Бень**, лідэр гурта “Серебряная Свадьба”; **Андрэіс Такінданг** і гурт “Recha”; **Ганна Хітрык** і гурт “ДетиДетей”; **Зміцер Басік**, лідэр гурта “VICIOUS CRUSADE”; **Зміцер Сасноўскі**, лідэр гурта “Стары Ольса”.

Інфармацыйны цэнтр
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”

БЕЛАРУСКІ КАЛЯНДАР ПАМЯТНЫХ ДАТ НА КАСТРЫЧНІК 2009 ГОДА

2 кастрычніка – 190 гадоў таму, у 1819-м, нарадзіўся Аляксандр Незабытоўскі (1819–1849), беларускі і польскі пісьменнік, філосаф, гісторык.

4 кастрычніка – 80 гадоў таму, у 1929-м, памёр Пятро Сяўрук (1905–1929), пісьменнік, актывіст Таварыства беларускай школы і Беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады.

4 кастрычніка – 25 гадоў таму, у 1984-м, у Бельгіі памёр Аўген Смарччок (1914–1984), педагог, перакладчык, прафесар, дзеяч эміграцыі ў Бельгіі.

5 кастрычніка – 5 гадоў таму, у 2004-м, у Брансуіку (Агаё, ЗША) памёр Васіль Мельяновіч (1934–2004), палітык, дзеяч эміграцыі ў Нямеччыне і ЗША.

9 кастрычніка – 5 гадоў таму, у 2004-м, памёр Генадзь Пяткевіч (1925–2004), сябар СБМ, дзеяч вызваленчага руху, вязень савецкіх канцлагаў.

10 кастрычніка – 60 гадоў таму, у 1949-м, памёр Аляксандр Данілевіч (1877–1949), педагог, публіцыст.

14 кастрычніка – 110 гадоў таму, у 1899-м, нарадзіўся Адам Бабарэка (1899–1938), пісьменнік.

15 кастрычніка – 100 гадоў таму, у 1909-м, нарадзіўся Сяргей Ракіта (сапр. Законнікаў) (1909–1942), паэт.

16 кастрычніка – 15 гадоў таму, у 1994-м, памерла Зоя Коўш (1911–1994), нацыянальны дзеяч Вільні, вязень ГУЛАГу.

16 кастрычніка – 5 гадоў таму, у 2004-м, у Беларусі адбыўся рэферэндум, у выніку якога ў Канстытуцыю краіны былі ўнесеныя змены, што дазволілі Аляксандру Лукашэнку балагавадца на чарговы прэзідэнцкі тэрмін.

23 кастрычніка – 175 гадоў таму, у 1834-м, нарадзіўся Ян Ваньковіч, удзельнік паўстання 1863–1864 гг., мастак.

23 кастрычніка – 100 гадоў таму, у 1909-м, нарадзіўся Міхась Зуй (1909–1995), вайсковы і палітычны дзеяч, дзеяч эміграцыі ў Нямеччыне і Аўстраліі, прэзідэнт Беларускай цэнтральнай рады (1987–1995).

25 кастрычніка – 75 гадоў таму, у 1934-м, нарадзіўся Карлас Шэрман (1934–2005), пісьменнік, перакладчык, грамадскі дзеяч.

26 кастрычніка – 10 гадоў таму, у 1999-м, памерла Надзея Груша (дзяв. Сасноўская, 1937–1999), дзеяч эміграцыі ў Аўстраліі.

26 кастрычніка – 50 гадоў таму, у 1959-м, нарадзіўся Анатоль Сыс (1959–2005), паэт.

27 кастрычніка – 35 гадоў таму, у 1974-м, памёр Рыгор Акулевіч (1907–1974), выдавец, публіцыст, дзеяч эміграцыі ў Канадзе.

ВІНШАВАННІ

ВІНШАВАННЕ СЯБРАМ ВЯЛІКАЙ РАДЫ



Маем гонар павіншаваць з днём нараджэння сябраў Вялікай Рады Згуртавання беларусаў свету “Бацькаўшчына”, якія нарадзіліся ў кастрычніку: **Валерыя Герасімава**, **Алесь Шатэрніка** (Беларусь), **Уладзіміра Астапука**, **Генадзя Лежа**, **Вольгу Гала-**

наву, **Валерыя Казакова** (Расія), **Паўла Марозава** (Эстонія).

Жадаем вам выдатнага здароўя, бадзёрасці, аптымізму, плёну ў працы, поспехаў ва ўсіх справах, здзяйснення ўсіх вашых планаў.

У кастрычніку трое шануюных сяброў Вялікай Рады святкуюць юбілей: 13 кастрычніка – **Дзмітрый Падсадчык** (Беларусь), 23 кастрычніка – **Антон Астаповіч** (Беларусь), 24 кастрычніка – **Алег Якішэвіч** (Беларусь). Шчыра віншваем вас са святам і жадаем выдатнага здароўя, доўгіх гадоў жыцця, духоўнай і творчай самарэалізацыі, добрага настрою і дабрабыту.

Управа МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”



ВАРШАВА (ПОЛЬШЧА)

3 верасня 2009 года ў 101 гадавіну з дня смерці Марыі Ямант сябры таварыства “Беларуская Нацыянальная Памяць” наведлі магілу каханай Кастуся Каліноўскага. “Марыська чарнаброва”, як яе называў Кастусь Каліноўскі, пахаваная на Павонскіх могілках у Варшаве.

Падчас вайны могілкі былі моцна зруйнаваныя, згарэлі ўсе архівы, таму месца пахавання нарачонай Кастуся Каліноўскага доўгі час заставалася невядомым. У мінулым годзе сябры БНП адшукалі дакладнае месца пахавання “Марыскі чарнабравой”. Тады ж высветлілася дакладная дата яе смерці.

Цяпер беларусы наведваюць магілу Марыі Ямант у дзень смерці і на Дзяды, каб аддаць даніну павагі, ускласці кветкі і запаліць знічы памяці.

Паводле сайту “Беларускай Нацыянальнай Памяці”

РАДАМ (ПОЛЬШЧА)

У прыгарадзе польскага горада Радам Малэнчыне будзе ўсталяваны помнік беларускім лётчыкам, якія трагічна загінулі на міжнародным авіяшоў.

З такой ініцыятывай выступілі жыхары Малэнчына і арганізатары авіяшоў. Мясцовыя жыхары хочуць увекавечыць памяць беларускіх афіцэраў, таму што, на іх думку, лётчыкі адважлі самалёт, які імкліва страчваў вышыню, ад населенага пункта і такім чынам цаной уласнага жыцця выратавалі многіх людзей і

Малэнчын ад трагедыі.

Грошы на рэалізацыю праекту палякі будуць збіраць праз дзяржаўныя ўстановы і добраахвотныя ахвяраванні грамадзянаў. Паводле словаў Адама Яблоньскага, вайта гміны Гузд, які выступіў з ініцыятывай стварэння помніка, ужо з’явіўся праект абеліска, сабралі практычна ўсе неабходныя дакументы, а таксама вызначыліся з месцам, дзе паўстане помнік.

Беларускі ваенны самалёт Су-27 УБМ разбіўся 30 жніўня падчас выканання фігуры найвышэйшага пілатажу на авіяшоў у Радаме. Абодва члены экіпажу – лётчыкі-снайперы Аляксандр Марафіцкі і Аляксандр Жураўлевіч загінулі. Паводле афіцыйнай версіі Міністэрства абароны РБ, прычынай аварыі магло стаць трапленне птушкі ў паветразабортнік рухавіка знішчальніка.

Паводле “БЕЛТА” і “Еўрапейскага радыё для Беларусі”

БЕЛАСТОК (ПОЛЬШЧА)

13 верасня 2009 г. у Беластоку прайшоў XVI фестываль польскай і беларускай песні “Беласток–Гродна”. Арганізатарамі мерапрыемства выступілі Таварыства беларускай культуры ў Польшчы (ТБК) і ўпраўленне культуры Гродзенскага аблвыканкама. Арганізацыйная і фінансавая дапамога ў правядзенні фестывалю была аказаная Культурным цэнтрам Беларусі ў Польшчы пры Пасольстве Рэспублікі Беларусь у Рэспубліцы Польшча.

Больш за 300 удзельнікаў фестывалю дэманстравалі сваё майстэрства ў галіне песеннага і танцавальнага мастацтва, былі арганізаваны майстар-класы майстроў народных рамёстваў, выстава кніг беларускіх пісьменнікаў і паэтаў – чальцоў літаратурнага аб’яднання “Белавежа”. У фестывальным канцэрце ўзялі ўдзел дзіцячыя ансамблі “Вясёлка” (Беласток), “Знічка” (Гайнаўка), “Ютшэнька” (Ваўкавыск), а таксама сталыя калектывы: “Крыніца” (Беласток), “Куранты” (Бельск-Падляскі), “Васілёчкі” (Бельск-Падляскі), “Падляская капэла” (Сямяцічы), “Шкляры” (Лідскі раён), “Крэсовыя забавы”

(Ліда), “Прамень” (Шчучын) і інш.

На мерапрыемстве прысутнічалі дэпутат польскага Сейма Я. Матвееў, віцэ-прэзідэнт Беластока А. Сосна, паўнамоцны прадстаўнік падляшскага ваяводства па справах нацыянальных меншасцяў М. Тэфельскі, начальнік упраўлення культуры Гродзенскага аблвыканкама А. Лойка, саветнік Пасольства Беларусі ў Польшчы В. Чэрнік, прадстаўнікі шэрагу беларускіх арганізацый у Польшчы.

У рамках фестывалю ў выставачнай зале КЦБ адбылося адкрыццё фотаавістывы “Імгненні гарадзенскай прыгажосці” Народнага фотаклуба “Гродна”.

Паводле сайту belembassy.org

НЬЮ-ЁРК (ЗША)

12 верасня каля будынку ААН у Нью-Ёрку сябрамі Беларускага моладзевага руху Амерыкі была зладжана акцыя пратэсту супраць уводу расійскіх войскаў на тэрыторыю Беларусі ў межах вучэнняў “Захад-2009”.

На думку сяброў Беларускага моладзевага руху Амерыкі, увод расійскіх войскаў на тэрыторыю нашай краіны супярэчыць Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, згодна з якой Беларусь павінна заставацца нейтральнай краінай, не ўступаючы ні ў якія вайсковыя блокі.

Мэтай пікету было таксама выказванне пратэсту супраць жорсткага падаўлення Беларускамі спецслужбамі аналагічнай акцыі на Кастрычніцкай плошчы ў Мінску і пратэст візіту Аляксандра Лукашэнкі ў Вільню ў 10-ю гадавіну знікнення Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. Пры канцы акцыі Беларуская моладзь Амерыкі ўшанавала памяць зніклых беларусаў і выказала падтрымку сваім сябрам у Беларусі, якія змагаюцца за дэмакратызацыю краіны.

Паводле сайту belmov.org



НЬЮ-ЁРК (ЗША)

20 верасня, у дзень народзінаў Наталлі Арсенневай, у грамадскай залі сабору Святога Кірылы Тураўскага ў Нью-Ёрку адбылася імпрэза, прысвечаная знакамітай беларускай паэтцы. Наталля Арсеннева больш за палову свайго жыцця была вымушаная правесці ўдалечыні ад Беларусі. Да самых апошніх сваіх дзён, жывучы ў далёкіх Злучаных Штатах, яна не забывала пра Беларусь, робячы ўсё магчымае для таго, каб нашая краіна стала незалежнай і вольнай.

Таксама ў 20 верасня адбыўся прагляд фільмаў “Дзень Волі” і “Далёка на мяшчэда БНР”. Госці імпрэзы атрымалі цудоўную магчымасць паслухаць найлепшыя творы Наталлі Арсенневай, пагаварыць пра лёс паэткі, паглядзець фільмы, яшчэ раз задумацца над лёсам нашай Бацькаўшчыны ды проста сустрэцца з Беларускай грамадой Нью-Ёрку і наваколя.

Паводле сайту belmov.org

БРУСЭЛЬ (БЕЛЬГІЯ)

Беларусы Брусэля выступілі з пратэстам супраць уводу расійскіх войскаў на тэрыторыю Беларусі. Актывістамі Беларуска-Еўрапейскага задзіночання насупраць будынкаў Еўракамісіі і Рады Еўропы быў праведзены інфармацыйны пікет.

Мэтай гэтага пікету было данесці інфармацыю да палітыкаў еўраструктур і жыхароў Брусэля пра палітычную сітуацыю ў Беларусі і пра ўвод расійскіх войскаў на тэрыторыю Беларусі ў межах буйнамаштабных ваенных вучэнняў “Захад-9”. Падчас пікету былі дадзены інтэрв’ю еўрапейскім СМІ, якія зацікавіліся гэтай праблемай, таксама былі праведзеныя кансультацыі з еўрапейскімі палітыкамі. Былі распаўсюджаныя інфармацыйныя матэрыялы пра ваенныя вучэнні “Захад-9”.

Паводле сайту bielarus.eu

АНТВЕРПЕН (БЕЛЬГІЯ)

8 верасня беларусы горада Антверпена адзначылі Дзень беларускай вайскавай славы. Святкаванне пачалося ў Беларускай Грэка-Каталіцкай Царкве. З віншавальным словам да прысутных звярнуўся айцец Ян Майсейчык. Ён каротка расказаў пра гэтую слаўную перамогу, падкрэсліўшы яе значэнне ў гісторыі Беларусі.

Працяг святкавання адбыўся ў

адной з рэстарацияў Антверпена. Келіхам добрага віна беларуская дыспара ў Бельгіі ўшанавала памяць герояў Аршанскай бітвы.

Паводле сайту bielarus.eu

БАКУ (АЗЕРБАЙДЖАН)

16 верасня 2009 г. у Баку па ініцыятыве азербайджанскага боку было праведзенае першае паседжанне Таварыства сяброўства і супрацоўніцтва “Азербайджан-Беларусь”, у склад якога ўвайшлі вядомыя прадстаўнікі навукі, культуры, мастацтва, адукацыі і дзелавых колаў.

Старшынём таварыства абраны акадэмік, старшыня Вышэйшай атэстацыйнай камісіі пры Прэзідэнце Азербайджанскай Рэспублікі Арыф Мяхціеў, яго намеснікам стаў акадэмік, старшыня Пастаяннай камісіі па эканамічнай палітыцы Мілі Меджліса Азербайджанскай Рэспублікі Зіяд Самедзадэ.

Мэтай стварэння арганізацыі з’яўляецца садзейнічанне развіццю двухбаковых стасункаў у эканамічнай, навуковай, культурнай і адукацыйнай галінах. Сябры таварыства ўжо на наступным паседжанні плануецца больш канкрэтна абмеркаваць эканамічныя, культурныя і адукацыйныя праекты, якія яны маюць намер ажыццяўляць з мэтай умацавання сяброўскіх сувязяў паміж дзвюма краінамі.

Паводле сайту azerbaijan.belebassy.org

ЛЬВОВ (УКРАЇНА)

З 13 па 16 верасня ў Львове ўжо ў 16-ы раз ладзіўся Форум выдаўцоў. Гэты фестываль упершыню прайшоў у 1994 годзе і спачатку планаваўся як вялікі кніжны кірмаш. Некалькі гадоў таму было вырашана далучыць да яго паэтычную частку – паралельны з форумам літаратурны фестываль, які надае яму своеасаблівую афарбоўку і адмысловы шарм.

У межах літаратурнага фесту на пяці пляцоўках на працягу тыдня адбываюцца чытанні, прэзентацыі выданняў, сустрэчы, выступы і музычныя акцыі.

Фестываль мае міжнародны статус, бо ў ім удзельнічаюць беларусы, расійцы, літоўцы, чэхі і, вядома, украінцы. Сёлета ад Беларусі ўдзел у фестывалі бралі Лявон Вольскі, Міхал Анемпадыстаў, Віталь Рыжкоў, Сяргей Прылуцкі, Максім Жбанкоў і Дар’я Сітнікава.

У межах фестывалю ладзілася выстава беларускага фотамастака

ПАДЗЯКА

Управа МГА “ЗБС “Бацькаўшчына” выказвае падзяку сп-ні **Кацярыне Вініцкай** за віншаванне з паспяховым правядзеннем Пятага з’езду беларусаў свету і за аказанне дапамогі Згуртаванню.

Міхала Анемпадыстава, а таксама арт-акцыя “Канец словаў”, якая ўключала прэзентацыю календара з выявамі аголеных літаратараў і чытанні-тандэмы ўдзельнікаў арт-праекту: Віталія Рыжкова і Сяргея “Пістончыка” Прылуцкага.

“Канец словаў” – перакідны арт-каляндар, кожны месяц якога прысвечаны пэўнаму літаратару і змяшчае яго выяву, інтэрв’ю і кароткае эсэ. Выстава Міхала Анемпадыстава ладзілася ў асобнай галерэі. У межах гэтай выставы адбыўся сумесны выступ Міхала і вядомага беларускага музыкі Лявона Вольскага.

Паводле сайту budzma.org

КІЕЎ (УКРАЇНА)

Цэнтр беларускай мовы і культуры будзе адкрыты ў найбліжэйшы час у сталіцы Украіны на базе Кіеўскага нацыянальнага ўніверсітэта імя Тараса Шаўчэнкі.

Дамоўленасць пра гэта была дасягнутая падчас праведзеных у Кіеве кансультацый спецыялістаў па філалогіі Міністэрства адукацыі Беларусі і кіраўніцтва Інстытута філалогіі Кіеўскага нацыянальнага ўніверсітэта імя Тараса Шаўчэнкі.

Украінскі бок, пацвердзіўшы зацікаўленасць у пашырэнні магчымасцяў вывучэння нацыянальных моваў на ўзаемавыгаднай аснове, адным з этапаў найхутчэйшага стварэння Цэнтра беларускай культуры бачыць выкладанне беларускай мовы на кафедры рускай мовы або славістыкі з далейшай трансфармацыяй у кафедру беларускай мовы і літаратуры пасля атрымання акрэдытацыі і ліцэнзавання гэтага напрамку навучання.

Праект пагаднення паміж Кіеўскім нацыянальным ўніверсітэтам імя Тараса Шаўчэнкі і Міністэрствам адукацыі Беларусі накіраваны на развіццё і паглыбленне культурных сувязяў паміж краінамі, перадагледжвае таксама падтрымку ў вывучэнні і распаўсюджанні беларускай мовы ў іншых выпэйшых навучальных установах Украіны.

Паводле “БЕЛТА”

МАСКВА (РАСІЯ)

12 верасня з ініцыятывы Маскоўскай грамады беларускай культуры ў Цэнтральнай бібліятэцы расійскай сталіцы адбылася сустрэча з вядомым беларускім пісьменнікам Уладзімірам Арловым.

Імпрэза мела дзве часткі: гістарычную і літаратурную.

Нагодай для сустрэчы сталі 495-я ўгодкі Аршанскай перамогі. На вечарыне гутарка ішла яшчэ пра дзве значныя гістарычныя падзеі: 1000-годдзе Літвы і 440-годдзе Люблінскай уніі. Па словах Уладзіміра Арлова, сустрэча выклікала цікавасць не толькі ў прадстаўнікоў беларускай дыяспары ў Маскве: "Трэба сказаць, што сустрэча выклікала нечакана вялікую, пэўна, і для саміх арганізатараў, цікавасць. Там былі не толькі беларусы, але і прадстаўнікі ўкраінскай дыяспары, можа быць, і іншых дыяспар, мяркуючы па пытаннях пра стасункі ліцвінаў і габрэяў у сярэднявеччы альбо беларускіх татар аў і беларускіх габрэяў".

Падчас сустрэчы адбылася прэзентацыя новай кнігі Уладзіміра Арлова – зборніка вершаў "Усё паранейшаму, толькі імёны змяніліся", якая нядаўна пабачыла свет у прыватным сталічным выдавецтве "Логвінаў".

Паводле "Радыё Рацыя"

ІРКУЦК (РАСІЯ)

У суботу 19 верасня сябры Іркуцкага моладзевага клуба "Крывічы" правялі тэматычныя вячоркі, прысвечаныя старажытнаму беларускаму абраду "Багач".

Багач – гэта вялікае свята ў жыцці беларускай вёскі. Калісьці, калі жніво падыходзіла да канца, пакідалі нязжатую жменю жыта, – дзедаву, ці божаю "бараду", потым кусцік зажыналі, перавязвалі стужкай, гаварылі замову і ўрачыста, з песнямі і жартамі неслі дадому. Гэта і быў Багач. Згодна з павер'ем, Багач забяспечваў дому здароўе ды багацце.

Падчас беларускіх вячорак госці маглі не толькі пазнаёміцца з тым, як старажытныя беларусы праводзілі абрад "Багач", але і навучыцца танчыць беларускія народныя танцы і пачаставацца адмыслова прыгатаваным да свята караваем.

Паводле інфармацыі Алега Рудаківа

АБЕРА (АРГЕНТЫНА)

З 3 па 13 верасня 2009 года ў горадзе Абера (правінцыя Міс'ёнэс) прайшлі традыцыйныя ўрачыстыя мерапрыемствы, прысвечаныя Дню імігранта. У межах гэтых мерапрыемстваў танцавальны ансамбль "Метелица" прадставіў на

сцэне амфітэатра горада Абера праграму беларускіх народных танцаў.

Падчас фестывалю, прысвечанага культурам розных краінаў свету (арганізаваны мэрыяй г. Абера), адбыўся паказ традыцыйных беларускіх строяў, якія былі перададзены беларускаму культурнаму таварыству ад імя Апарату ўпаўнаважанага па справах рэлігій і нацыянальнасцяў Рэспублікі Беларусь.

Першы сакратар пасольства Беларусі ў Аргентыне С. Лукашэвіч, які браў удзел ва ўрачыстых мерапрыемствах у правінцыі Міс'ёнэс, правёў сустрэчу з мэрам горада Абера Эвальда Рындрфлейчам. Адбыўся абмен меркаванымі наконт пашырэння культурнага і гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва з горадам-пабрацімам Маладзечна.


Дасягнутая дамоўленасць наконт садзейнічання мэрыяй горада Абера ў правядзенні ў чацвертым квартале 2009 года ў правінцыі Міс'ёнэс выставы літаграфій беларускага мастака Напалеона Орды.

Таксама падчас візіту славянскаму музею горада Абера былі перададзеныя прадметы народна-прыкладной творчасці, якія пашырылі беларускую экспазіцыю музея.

*Паводле сайту
argentina.belembassy.org*

IN MEMORIAM

МІХАСЬ БУРНОС (1924–2009)



7 верасня 2009 г. адышоў у лепшы свет адзін з найбольш актыўных беларусаў Адэлаіды (Аўстралія) – святар Міхась Бурнос.

М. Бурнос нарадзіўся 12 кастрычніка 1924 г. у в. Лясок Наваградскага павету. Вучыўся ў Наваградскай нас-

таўніцкай семінарыі, быў сябрам Саюза беларускай моладзі.

У паваеннай Нямеччыне апынуўся ў лагеры для перамешчаных асобаў у Мітэнвальдзе, затым у Беларускім лагеры АВС у Ватэнштэце. Вучыўся ў Беларускай гімназіі імя Максіма Багдановіча ў Ватэнштэце.

У 1949 г. выехаў паводле кантракту ў Аўстралію. Ад 1952 г. жыў у Адэлаідзе (Паўднёвая Аўстралія), належаў да парафіі Беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Святых апосталаў Пятра і Паўла. Кіраваў царкоўным хорам, стварыў музычную групу "Зорка", пазней кіраваў дзіцячым танцавальным гуртом "Лявоніха", быў настаўнікам прыцаркоўнай школы.

Міхась Бурнос разам з жонкай Вольгай бралі актыўны ўдзел у працы Беларускага аб'яднання ў

Паўднёвай Аўстраліі, Федэральнай рады беларускіх арганізацый у Аўстраліі. Ён стаў адным з заснавальнікаў аўстралійскага чарнобыльскага фонду.

4 студзеня 1987 г. Міхась Бурнос атрымаў святарскія свячэнні і далей цягам 12 гадоў быў настояцелем парафіі БАПЦ у Адэлаідзе.

Айцец Бурнос стаў адным з заснавальнікаў і першым старшынём Беларускага гістарычнага згуртавання ў Аўстраліі, намаганнямі якога сталі збірацца архівы аўстралійскіх беларусаў, запісвацца ўспаміны.

Ён шмат зрабіў для беларусаў Адэлаіды і Аўстраліі наогул, быў сумленным і шчырным беларусам.

Памёр у шпіталі Адэлаіды на 85-м годзе жыцця, на пяць гадоў перажыўшы сваю жонку.

"Наша Ніва"

Беларусы ў свеце

№09 (92), верасень 2009

Інфармацыйны бюлетэнь
МГА "ЗБС "Бацькаўшчына".
Распаўсюджваецца на правах
ўнутранай дакументацыі.

Меркаванні аўтараў могуць не супадаць з думкай рэдакцыі.
Апрацоўка і вёрстка – Т. Печанько
Адказныя за нумар –
А. Макоўская, Н. Шыдлоўская

Наклад 250 асобнікаў

Адрас рэдакцыі:
вул. Рэвалюцыйная, 15, г. Мінск
220030, Рэспубліка Беларусь
www.zbsb.org
zbsb@lingvo.minsk.by; zbsb@tut.by

тэл./факс (+375 17) 224-79-35